

ЗВЯЗДА

№ 198 (8274)
НЯДЗЕЛЯ
1
ВЕРАСНЯ
1935 г.
год выдання XVIII

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

Няхай жыве XXI Міжнародны юнацкі дзень!

ДВАЦЦАЦЬ ПЕРШЫ

1915 год. Імперыялістычныя крөө-прапітныя войны ў поўным разгары. У гэтым годзе склінаецца ў Берне канферэнцыя раду соцыялістычных арганізацый моладзі. Рашэнні канферэнцыі мелі вялікае значэнне, бо яны адбівалі імкненне рэвалюцыйнай моладзі да аб'яднання супроць братазбойчай войны. Рашэнні канферэнцыі супроць войны асабліва рэльефны на фоне таго, калі правадзіры сусветнай соцыял-дэмакратыі канчаткова здрадзілі рабочаму класу і адкрылі сталі на шлях падтрымлення імперыялістычнай бойкі.

Але рашэнні канферэнцыі насілі на сабе адпачатак пацыфізма. Яны зводзіліся да барацьбы супроць вайны шляхам... разбраення.

В. І. ЛЕНІН сурова раскрытыкаваў пацыфісцкі характар гэтых рашэнняў.

Рэвалюцыйная частка рабочай моладзі аб'ядналася вакол Леніна і пад лідэрствам сцягамі ваява барацьбу з капіталізмам.

Пачынаючы з 1915 года, з года ў год праводзіцца Міжнародны юнацкі дзень.

Окцёрская рэвалюцыя з'явілася новым магутным уздымам у гісторыі рэвалюцыйнага руху рабочай моладзі ўсіх краін. З гэтага часу пераходзіць у розных умовах рабочай і працоўнай моладзі праводзіць свой Міжнародны юнацкі дзень.

Пад геніяльным кіраўніцтвам правадзіў партыі і рабочага класа — ЛЕНІНА І СТАЛІНА — створан быў Комуністычны Інтэрнацыянал Моладзі.

Працоўная моладзь усюду ўсё больш і больш аб'ядноўваецца пад сцягамі комсамолу. Растуць рады Комуністычнага Інтэрнацыянала Моладзі.

Пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна сусветны комсамол успсаў нямае гераічных старонак у барацьбе супроць капіталізма, за дыктатуру пролетарыята.

На вуліцах Вены, Парыжа і Мадрыда, у Астурый, Кітаі і Японіі, у Польшчы і Германіі, ва ўсіх кутках зямнага шара Ленінскі комсамол, пад сцягамі Комунітарна, пачынае ўздымацца ўсправа ісправа беззаветнай адданасці ісправа МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНІНА — СТАЛІНА.

Тысячы лепшых сыноў пролетарыята з моладзі томляцца ў фашысцкіх зэценках. Сотні і тысячы комсамольцаў фашызмам пакараны смерцю. Яны гінулі, як героі свайго класа. Яны ўсведамлялі, што справа Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна непераможна.

Ніякія муні, ніякія натованы фашыста і яго прыслешнікі — соцыя-

л-фашыстаў не могуць зламаць растучай рэвалюцыйнай хвалі працоўнай моладзі, аб'яднаючайся пад гераічныя сцягі КІМ'а.

У Совецкім Саюзе Ленінскі комсамол увянчаў сябе неўвядомай славай барацьбы і перамог як на фронтах грамадзянскай вайны, так і на фронтах соцыялістычнага будаўніцтва. Ленінскі комсамол Совецкага Саюза выхаваў дзсяткі тысяч адважных сыноў нашай соцыялістычнай радзімы. У радах Ленінскага комсамолу ёсць героі Совецкага Саюза — Ляпідзеўскі і Каманін, лётчыкі і парашутысты, маракі і чыгуначнікі, партыйныя і савецкія работнікі, інжынеры і дыпламаты, дктары і настаўнікі, знатныя ударнікі фабрыкі і заводаў. Восем гадоў выхаваў комсамол пад кіраўніцтвам вялікай ланінскай партыі і нашага правадзіра таварыша СТАЛІНА.

Дваццаць першы Міжнародны юнацкі дзень у капіталістычных краінах будзе праводзіцца пад знакам выступлення ўсёй антыфашысцкай моладзі супроць фашызма, за адзіны фронт, супроць імперыялістычнай вайны, за ператварэнне яе ў вайну грамадзянскую і за абарону СССР — бацькаўшчыны працоўных усёго свету.

Рашэнні VII кангрэса Комуітарна гэта — шляхаводная звазда для ўсёй міжнароднай рэвалюцыйнай моладзі. Пад сцягам барацьбы з выкананнем рашэнняў кангрэса Комуітарна і будзе праходзіць Міжнародны юнацкі дзень.

У Совецкім Саюзе Міжнародны юнацкі дзень будзе праходзіць пад позунгам рэалізацыі ўказання правадзіра партыі таварыша Сталіна аб комуністычным выхаванні комсамольцаў, рабочай і напалснай моладзі, як цэнтральнай і галоўнай задачы ўдзелу комсамолу ў соцыялістычным будаўніцтве на дзеным этапе.

Пад баявымі сцягамі Леніна-Сталіна працоўная моладзь капіталістычных краін у XXI Міжнародны юнацкі дзень будзе дэманстраваць сваю гатоўнасць да барацьбы за дыктатуру пролетарыята, за абарону першай у свеце соцыялістычнай бацькаўшчыны працоўных — СССР.

Пад сцягамі Леніна-Сталіна працоўная моладзь вялікага СССР будзе дэманстраваць сваю гатоўнасць да далейшай барацьбы за будаўніцтва соцыялізма, за сусветны Окцёр.

Няхай жыве XXI Міжнародны юнацкі дзень!

Няхай жыве вялікі непераможны сцяг МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНІНА — СТАЛІНА!

АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТЫЙНЫХ ДАКУМЕНТАУ У ДЗЯРЖЫНСКАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што, не глядзячы на неаднаразовыя папярэджанні з боку бюро ЦК, так і пленума ЦК, сакратар Дзяржынскага РК КП(б)Б тав. Дамброўскі не забяспечыў большэвіцкай рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б) і правёў праверку партыйных дакументаў у Дзяржынскай партарганізацыі фармальна.

Бюро ЦК асабліва падкрэслівае, што ў Дзяржынскім раёне, як пагранічным, сакратар РК тав. Дамброўскі павінен быў забяспечыць найбольш пільную, найбольш глыбокую і сур'ёзную праверку партыйных дакументаў. Між тым, тав. Дамброўскі не толькі не ўлічыў асабліваасцей раёна, як пагранічнага і нацыянальнага, а стаў на шлях фармальнай праверкі партыйных дакументаў і не мабілізаваў партарганізацыю на выкрыццё ўсіх жулікаў і прахалзімцаў, ашуканчым шляхам пралезлых у партыю.

Паступілі даныя на камуніста Руткоўскага, абвінавачваючы яго ў забойстве двух чырвонаармейцаў у часе польскай акупацыі і службо ў белых; сваякі Руткоўскага высланы за контррэвалюцыйную дзейнасць. Былі звернуты без сур'ёзнай і пільнай праверкі партдакументы камуністу Зенковічу, сваякі якога высланы з Уздзенскага раёна за контррэвалюцыйную дзейнасць. Не было праведзена сур'ёзнай і пільнай вывучэння аўтабіяграфічных даных камуністаў: Добравольскай, Хармац і Аборскага, якія маюць за граніцай сваякоў і падтрымліваюць з імі сувязь. Не было праведзена дасвяткова пільнай і глыбокай праверкі партдакументаў выхадцаў з брацкіх компартый.

Наяўнасць у Дзяржынскай арганізацыі фактаў масавага прыёму ў партыю (на адным з пасяджэнняў прыёмнай камісіі прынята ў партыю 156 чал.) абавязвала сакратара РК тав. Дамброўскага забяспечыць асабліва пільнае вывучэнне аўтабіяграфічных даных камуністаў і праверку іх дакументаў, што зроблена не было. Прыём камуністаў з парушэннем статута партыі ў перыяд праверкі не быў выяўлен. Між тым, у дзяржынскай партыйнай арганізацыі мелі месца значныя парушэнні статута партыі ў перыяд прыёму. Пяць пратаколаў прыёмнай камісіі зусім не былі зацверджаны на бюро РК, многія пратаколы прыёмнай камісіі бюро райкома не былі нават падлісаны.

Тав. Дамброўскі не зразумеў таго, што асноўным і рашаючым у праверцы партдакументаў з'яўляецца праверка ўсяго жыццёвага шляху і твара кожнага члена партыйнай арганізацыі. Тав. Дамброўскі стаў на шлях фармальнай зверкі партыйных білетаў з другімі дакументамі, у выніку чаго, як устаноўлена абследваннем ОРПО ЦК, не былі ўскрыты ў перыяд праверкі буйнейшыя дэфекты ў партдакументах, якія падлягалі пільнаму расследаванню.

У большасці пярвічных партарганізацый у перыяд праверкі партдакументаў не было крытыкі і самакрытыкі, прымаваліся жулікаў і прахалзімцаў, у выніку чаго чужыя партыі людзі аставаліся нявыкрытымі і партбілеты іх лічыліся правяраенымі.

Бюро ЦК звяртае ўвагу ўсёй партарганізацыі Дзяржынскага раёна на тое, што гэтыя факты сведчаць аб наяўнасці ў арганізацыі кругавой парукі, дапамагаючай класаваму ворагу скарыстаць партбілет у контррэвалюцыйных мэтах. Ужо пасля праверкі партыйных дакументаў і зацверджання

бюро РК і партактыве, у пярвічных партарганізацыях і з камуністамі-адзіночкамі і паўторную праверку партыйных дакументаў усёй партыйнай арганізацыі, мабілізаваўшы партарганізацыю на шырокае выкрыццё чужых партыі людзей, якія ашуканчым шляхам пралезлі ў партыю.

3. За фармальнае правядзенне праверкі партыйных дакументаў, за незабеспечэнне мабілізацыі партыйнай арганізацыі на выкрыццё жулікаў і прахалзімцаў, у выніку чаго партыйныя дакументы былі звернуты людзям, патрабуючым сур'ёзнай і пільнай праверкі, абвясціць сакратару Дзяржынскага РК КП(б)Б тав. Дамброўскаму вымову.

4. Указаць бюро Дзяржынскага райкома на тое, што бюро замест дапамогі тав. Дамброўскаму ў пільнай праверцы партыйных дакументаў стала на шлях фармальнага зацверджання актаў, чым спыняла таму, што закрытае пісьмо ЦК ВКП(б) аказалася рэалізаваць фармальна.

5. Папярэзіць тав. Дамброўскага і членаў бюро Дзяржынскага РК, што, калі ім не будзе забяспечана сур'ёзнай і глыбокай праверкі партыйных дакументаў і не будзе мабілізавана ўся партыйная арганізацыя на выкрыццё жулікаў і прахалзімцаў, бюро ЦК вымушана будзе паставіць пытанне аб партыйнасці тав. Дамброўскага і членаў бюро РК, як не здолешніх забяспечыць правядзення важнейшага ўказання ЦК ВКП(б).

6. Абавязаць тав. Дамброўскага закончыць праверку партдакументаў у 1 кастрычніка і прадставіць ЦК у 15 верасня закладку запіску аб ходзе рэалізацыі закрытага пісьма ЦК і данага рашэння бюро.

7. Бюро ЦК заклікае дзяржынскую партарганізацыю, працуючую на асабліва сур'ёзным участку, прыняць самы актыўны ўдзел у рабоце па праверцы партыйных дакументаў, шыроў разгарнуць крытыку і самакрытыку, павялічыць рэвалюцыйную пільнасць, дапамагчы выкрыць усіх чужакоў і прахалзімцаў, залезлых у партыю.

1. Азначыць праверку партдакументаў у дзяржынскай партарганізацыі:

ПАМЁР АНРЫ БАРБЮС

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Совет Народных Камісараў Саюза ССР з глыбокім жалем паведамляюць аб смерці выдатнага пісьменніка Францыі, друга працоўных Совецкага Саюза, слаўнага барацьбіта супроць фашызма за справу міру, за вызваленне працоўнага чалавецтва ад гнёту капітала,

тав. Анры Барбюса,

паследваўшай у Маскве 30 жніўня 1935 года.

ЦК ВКП(б), СНК СССР.

Вяжанаўчы Камітэт Комуістычнага Інтэрнацыянала з глыбокім жалем паведамляе аб смерці

тав. Анры Барбюса,

члена французскай комуістычнай партыі, выдатнага барацьбіта за справу міру сярод народаў, палкага прыхільніка адзінага фронту рабочага класа супроць фашызма.

АНРЫ БАРБЮС



Ушоў ад нас найлепшы чалавек, пісьменнік, баец, таварыш Анры Барбюс.

Анры Барбюс нарадзіўся ў 1874 года. Яго 40-гадовы пісьменніцкі шлях багат і рознастаен.

Першы зборнік яго вершаў «Пла-

меннікам класавыя супярэчнасці сучаснага грамадства.

Барбюс даў выдатную кнігу аб вайне і супроць вайны — «У агні», якую так высока цаніў Ленін, якую цаніў і прыняў мільёны. Барбюс, стварыўшы гэту кнігу, стаў новым чалавекам. Яна звязала яго з рабочым класам, дала яму сусветную славу. Яна ўлігнула яго ў рэвалюцыйную барацьбу.

Зборнік артыкулаў і прамоў Барбюса за 1916—1923 г.г. — «Слова барацьбіта» — гэта падлая барацьба супроць капіталістычнай рэаліснасці і ў абарону краіны Совецкай. У 1919 годзе паявіўся яго раман «Кларэ» («Свет»).

З таго часу Барбюс быў цэнтрам аб'яднання лепшай часткі інтэлігентнага і ва Францыі, так і ў іншых краінах.

У 1923 г. Барбюс уступае ў рады комуістычнай партыі Францыі.

У 1924 г. выходзіць грамадзяны раман «Звоні», які ахапляе карціну свету на розных этапах развіцця чалавецтва. Кніга Барбюса «Палачы» (1925 г.) заваўвае новыя колоры інтэлігентнага барацьбы супроць фашызма.

Пасля падарожжа па нашай краіне Барбюс піша аб тым, як 150 мільянаў ствараюць новы свет.

Апошні яго фундаментальны даследаванне працавала была «Літ» — аб вялікім правадзіру і настаўніку пролетарыята і працоўных мас усёго свету — кніга «Сталін», надрукаваная вышэйшая, але ўжо атрымаўшая сусветную вядомасць.

Ён працаваў над кнігай «Ленін», і апошні яго прыезд у Маскву звязан з намерам сабраць зборнік для гэтай новай кнігі.

Перастала біцца непараўнае на-

НАВУЧАЛЬНЫ ГОД ПАЧАУСЯ

Навучальны год пачаўся. Дзверы крок уперад у галіне пеглыблення агульнаасветных і спецыяльных ведаў.

У сувязі з гэтым бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Азначыць праверку партдакументаў у дзяржынскай партарганізацыі:

кальчыцы» (1895 г.) убударажыў увагу шырокіх літаратурных колаў ва Францыі і за не граніцай. Аб Барбюсе загаварылі, як аб будным таленте.

Барбюс ужо ў першых сваіх раманых паказаў сябе як пісьменнік, які мае пажнаць глядзень прамы на ўрадліва з'явы жыцця, на па-

кальчыцы» (1895 г.) убударажыў увагу шырокіх літаратурных колаў ва Францыі і за не граніцай. Аб Барбюсе загаварылі, як аб будным таленте.

Барбюс ужо ў першых сваіх раманых паказаў сябе як пісьменнік, які мае пажнаць глядзень прамы на ўрадліва з'явы жыцця, на па-

комсомольцаў фашызмам пакараны смерцю. Яны гінулі, як героі свайго класа. Яны ўсведомлялі, што справа Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна пераможна.

Ніякіх муні, ніякіх нетаванні фашызма і яго прысешчыкаў — соцы-

Да далейшай барацьбы за будучыню сацыялізма, за сусветны Ондэр.

Няхай жыве XXI Міжнародны юнацкі дзень!

Няхай жыве вялікі пераможны сцяг МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНІНА — СТАЛІНА!

НАВУЧАЛЬНЫ ГОД ПАЧАУСЯ

Навучальны год пачаўся. Дзверы школ і ВУН шырока расчыніліся, каб прыняць дзясяткі тысяч студэнтаў і школьнікаў. На шматлікіх нацыянальных мовах савецкай моладзь будзе з неспаўняй настойлівасцю прадаўжаць авалодаванне навукай, прыбішчацца да вялікай гістарычнай скарбніцы — вучэнню Маркса—Энгельса — Леніна — Сталіна.

З асаблівым уздымам сустракаем мы зоры пачатак навучальнага года. І стары і малады рыхтаваліся да гэтага зямлянага дня. Так глыбока ўжаранілася ў сямдомасць найшырэйшых мас важнасць вучобы, так веліка прагнасць ведаў у нашага маладога пакалення.

Рост у БССР навукі, культуры, школ ярка адлюстроўвае велізарныя поспехі сацыялістычнай эканоміі, поспехі пенінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

Не паддзец проста параўнанню нават у колькасці адносін наша савецкая школа са школай дэ-рэвалюцыйнай Беларусі. Сёння у БССР пачынаюцца заняткі ў 5.165 пачатковых і ў 1.847 сярэдніх школах. Ахоплены вучобай амаль мільён школьнікаў.

У Савецкай Беларусі існуе трываючы ВУН і ВТНУ, 57 тэхнікумаў, 23 рабфакі (не лічачы неву-чальных устаноў саюзнага падпарадкавання), якія налічваюць 17.320 студэнтаў.

Фактам велізарнай палітычнай важнасці з'яўляецца росквіт нацыянальных школ. Дастаткова пералічыць, што на тэрыторыі рэспублікі працуюць школы: беларускія, рускія, лівонскія, польскія, украінскія, нямецкія, латышскія, літоўскія, чэшская, цыганская, ассырыйская. Нацыянальная палітыка ВКП(б) дае шырокую магчымасць усім народам вучыцца на свай роднай мове.

Год ад года паліпшаюцца якасць вучобы ва ўсёй сістэме навучальных устаноў, быстра расце матэрыяльная база. Штодзённымі клопатлівымі, любюць адносін да справы асветы з боку партыі і ўрада, асаблівы клопаты аб дзетары, студэнцтва і настаўніцтва асабіста таварыша Сталіна сказываюцца асабліва адчувальна.

Упарадкаўваюцца пытанні з праграмамі, падручнікамі. Зроблен буйны

крок уперад у галіне паліпшэння якасця вучыцца агульнаасветных і агульнапалітычных дысцыплін. Новыя сталінскія школы (іх, у пры-вядзенні, у Менску пабудавана шасць) адкрываюць новыя шырокія перспектывы ў барацьбе за лепшыя ўмовы вучобы, за ліквідацыю многа-зменнасці ў школах.

Поспехі савецкай школы асабліва становяцца рэльефнымі, калі іх параўнаць са становішчам спраў у капіталістычных дзяржавах.

Перавытворчасць інтэлігенцыі нясе беспрасветнасць і тым, хто ўжо папаў і скончыў школу. Чысціль-шчыкі ботаў, які прымацоўвае ў якасці «рэкламы» дыплом аб сканчэнні ВУН. Мільёны дзяцей, астаў-шыся ў гэтым годзе па-за школай у Польшчы. Дзясць чалавек, атры-маўшых работу са 109 студэнтаў, скончыўшых медыцынскі факультэт у Вільні. Мільён юнакоў і дзяўчат, астаўшыся за баром жыцця пасля сканчэння школ у фашысцкай Германіі. Ці гэта не ілюстрацыя да становішча вучнёўскай моладзі бур-жуазнага свету, ці гэта не пака-зальнік вынікаў гаспадарэння лю-дзючага фашызма?

Шчасліва і радасна жыццё нашай савецкай моладзі. Шырокі перспек-тывы вучобы і работы. Рознастай-ны і шматлікі выбар прафесій. Яны, поўны ўпэўненасці заўтрашні дзень.

Але тым вышэй мы павінны пра-дзяць патрабаванні да органаў ас-веты, тым сур'езней абавязаны за-няцца вучобай нашы студэнты і школьнікі, тым больш рэзка мы па-вінны крытыкаваць усё недахопы ў пастаноўцы навучальнай справы.

Недахопы і прабелы ішч многа. Дрэнна са складаннем і друкаван-нем стабільных падручнікаў Шмат школьных памяшканняў заняты кан-цэлярыямі і жыццямі. Трыём у ВУН і ВТНУ паказу неадавальна-ючую падрыхтоўку чэлага разу вуч-наў, скончыўшых сярэднюю школу. Нямае ішч раёнаў, дзе партый-ныя і савецкія арганізацыі займаюцца школамі толькі ад выпадку да выпадку.

Нястомна змагацца за павышэнне якасці ўсёй вучобы, за далейшы росквіт савецкай школы — вось за-дачы, якія трэба памятаць з пер-шых-жа дзён новага навучальнага года.

АБ РАСЦЭНКАХ ПА ТРОПЦЫ, МЯЦЦЮ І СУШЦЫ ІЛЬНУ У КАЛГАСАХ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ САЮЗА ССР АД 23 ЖНІЎНЯ 1935 г.

Совет Народных Камісараў Саю-за ССР пастанаўляе:

Даручыць Наркамзему СССР па-высіць расцэнкі работ па тропцы ільвовакна ў калгасах супроць існуючых, пры выкананні дэённай нормы ў 2 працадні да 2,5 пра-цадзён і павысіць існуючыя рас-

цэнкі па мяццю і сушцы на 20 проц.

Старшыня Савета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАУ. Кіраўнік спраў Савета Нар-одных Камісараў Саюза ССР І. МІРОШНІКАУ. Масква, Крэмль

макратыі, параніжэнняў і праверкі партыйных да-кументаў і недастакова глыбокай прапрацоўкай п'сьма ЦК ВКП(б) і рашэння ЦК КП(б)Б можна высту-пачыць той факт, што ў дзяржын-скай партарганізацыі ў перыяд праверкі партдакументаў не былі выяўлены і вылучаны новыя кар-ты і асуджанае колькі-небудзь прыкметны зрух у паліпшэнні партыйна-арганізацыйнай работы.

У сувязі з гэтым бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Адыяніць праверку партдаку-ментаў у дзяржынскай партаргані-зацы.

2. Абавязаць сакратара Дзяр-жынскага РК КП(б)Б тав. Дамб-роўскага правесці паўторную пра-працоўку п'сьма ЦК ВКП(б) на

АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТЫЙНЫХ ДАКУМЕНТАУ У СТАРАДАРОЖСКОЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што сакратар Старадарожскага РК КП(б)Б т. Рыкаў не зразу меў усёй палітычнай важнасці права-дзімай партыйнай работы па правер-цы партыйных дакументаў, не ўлічыў асабліваасцей Старадарож-скага раёна, дзе ў мінулым фар-маваліся першыя атрады Балахо-віча, і не мабілізаваў усёй партар-ганізацыі на выяўленне чужых партыі людзей, жулікаў і праха-дзімцаў, ворагаў партыі, ашукан-чым шляхам заўладзеўшых парт-ыйным білетам.

Прапрацоўка закрытага п'сьма ЦК ВКП(б) у Старадарожскай парт-ыйнай арганізацыі прайшла фар-мальна, вытэрываючая работа, кры-тыка і самакрытыка разгорнуты не былі, у выніку чаго ў рай-ком не паступіла ні адной заявы выяўляючага характару. У парт-ыйнай арганізацыі ёсьць факты кругавой парукі, у выніку чаго ашуканчым шляхам пралезшыя ў партыю класава-чужыя элементы астаюцца выяўленымі. Так член партгрупы асветнікаў, ведаю-чы, што член партыі Ерэнбург з'яўляецца выхадцам з сям'і ган-дляроў-лішэнцаў, ведаючы аб су-вязі Ерэнбург са сваімі бацькамі-лішэнцамі, не толькі не выяўрыў яе, як чалавека, ашуканчага пар-тыю, але нават ракамендаваў яе на работу ўчотчыкам РК.

Сама праверка партыйных даку-ментаў сакратаром РК т. Рыка-вым праводзілася недастаткова глыбока і пільна. Ужо па скан-чэнню праверкі партыйных даку-ментаў інструктарам ОРПО ЦК быў выяўлены прайшоўшы 11 мая пра-верку партыйных дакументаў Па-ленкоў, жулік і аферыст, які 25 жніўня быў выключан з партыі і арыштаван.

У выніку фармальнага падыходу да праверкі партыйных дакумен-

таў, сакратар РК т. Рыкаў не толь-кі не правёў расследавання па 50 буйнейшых дэфектаў, выяўленых ва ўчотных картках камуністаў, але гэтыя дэфекты ў т. Рыкава аста-ліся нават не прыкметанымі. Тав. Рыкаў груба парушыў указанне ЦК ВКП(б) аб недапушчальнасці ўня-сення іспраўленняў ва ўчотныя карткі. На партыйных дакументах камуністаў Духіна, Максімавай і Мельнікава, прыбыўшых у Стара-дарожскі раён з другіх партыйных арганізацый, была пастаўлена т. Рыкавым на ўчотных картках чыяч-ка Старадарожскага райкома без усякага расследавання, дзе і калі былі прыняты ў партыю гэтыя та-варышы, без расследавання пры-чын выезду Духіна, Максімавай і Мельнікава з другіх раёнаў.

Выходзячы з гэтага, Бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Адыяніць праверку партый-ных дакументаў па Старадарож-скай партыйнай арганізацыі.

2. Прапанаваць т. Рыкаву пра-весці паўторную прапрацоўку закрытага п'сьма ЦК ВКП(б) на бюро РК, раённым партыйным ак-тывам, у пярвічных партыйных а-рганізацыях і з камуністамі-адзіноч-камі, а таксама паўторную правер-ку партдакументаў ва ўсёй парт-арганізацыі, растлумачыўшы парт-ыйнай арганізацыі ўсю выключ-ную палітычную важнасць права-дзімай партыйнай работы па правер-цы партдакументаў, мабілізаваўшы ўсю арганізацыю на выяўленне жу-лікаў, чужых партыі людзей, ашуканчым шляхам атрымаўшых парт-білет.

3. За фармальныя адносіны да рэалізацыі закрытага п'сьма ЦК ВКП(б) сакратар Старадарожскага РК КП(б)Б т. Рыкаў заслугоўвае сур'езнейшага партыйнага спяг-

навання, але ўлічваючы, што ў пра-цесе праверкі партыйных дакумен-таў т. Рыкавым выяўлены і вык-лючаны з партыі, як ворагі прола-тарскай дыктатуры, якія са збоў-жай у руках змагаліся супроць са-вецкай улады — Табала, Жук, Хадароўскі, Кузьмічкі, — абмежа-вацца ўказаннем т. Рыкаву на не-абходнасць мабілізацыі ўсёй парт-ыйнай арганізацыі на далейшае выяўленне ворагаў партыі і піль-ную праверку аўтабіяграфічных да-ваў і жыццёвага шляху кожна-га камуніста, маючы на ўвазе, што ў Старадарожскай партыйнай ар-газацыі праверка партыйных дакументаў павінна насіць вык-лючна пільны і глыбокі характар.

4. Бюро ЦК КП(б)Б указвае чле-нам бюро і пленуму Старадарож-скага РК КП(б)Б, што яны фар-мальна, па-чыноўніцку падыхлі да рэалізацыі закрытага п'сьма ЦК ВКП(б), дапусціўшы грубей-шыя палітычныя памылкі, зацвер-дзіўшы акты і лічачы правераны-мі партдакументы на асоб, якія пасля былі выяўлены, як актыўныя ворагі партыі.

5. Папярэдзіць сакратара РК т. Рыкава і ўсіх членаў бюро Стара-дарожскага РК, што, калі яны не забяледаць глыбокай і сур'езнай праверкі партыйных дакументаў і мабілізацыі ўсёй партыйнай ар-ганізацыі на выяўленне ўсіх праха-дзімцаў і жулікаў, бюро ЦК пры-мушана будзе паставіць пытанне аб іх партыйнасці.

6. Абавязаць т. Рыкава закон-чыць паўторную праверку партый-ных дакументаў к 1 кастрычні-ку і к 15 верасня прадставіць у ЦК дакладную запіску аб ходзе рэ-алізацыі закрытага п'сьма ЦК ВКП(б) і данага рашэння бюро ЦК КП(б)Б.

7. Для растлумачэння данага ра-шэння бюро ЦК КП(б)Б камандзі-раваць у Старадарожскі раён тав. Картукова.



кальшчыцы» (1896 г.) узбударажыў увагу шырокіх літаратурных колаў ва Францыі і ва не граніцай. Аб Барбюсе загаварылі, як аб буйным таленам.

Барбюс ужо ў першых сваіх ра-манах паказаў сабе як пісьменнік, які мае мужнасць глядзець прама на ўроклівыя з'явы жыцця, на па-куты чалавека.

У агні імперыялістычнай вайны, непасрэдным удзельнікам якой Бар-бюс быў, абнавіліся перад п'сь-

раман «Звени», які аглянае карці-ну свету на ровных этапах развіц-ця чалавецтва. Книга Барбюса «Па-лачы» (1925 г.) заваўвае новыя ко-лы інтэлігенцыі на барацьбу су-проць фашызма.

Пасля падарожжа па нашай краі-не Барбюс піша аб тым, як 169 мільянаў ствараюць новы свет».

Апошняй яго фундаментальнай зважанавай кнігай была «Лічба» аб вялікім правадзіў і настаўніку про-летарыята і працоўных мас усёго свету — кніга «Сталіні», якая ўна-вышаўшая, але ўжо атрымаўшая сусветную вядомасць.

Вн прапанаў над кніга «Лені-не, і апошняй яго прысвяд «Смугі» авізаць з намерам сабраць «атэрнал для гэтай новай кнігі».

Перасталая біцца непараўнанае вя-лікае сэрца рэвалюцыйнага бараць-біта, гарачага трыбуна, выдатнага пісьменніка, да кожнага выступлен-ня якога прыслухоўваліся мільёны.

Саюз савецкіх пісьменнікаў СССР з глыбокім жалем паводлялае аб заўчаснай смерці Анры Барбюса — вялікага пісьменніка, палкага рэ-

волюцыйнага, чыстомнага бараць-біта супроць вайны і фашызма, абаронцы культуры, аднаагараду га працоўных нашай краіны і са-вецкіх пісьменнікаў.

МЕДЫЦЫНСКАЕ ЗАКЛЮЧЭННЕ АБ СМЕРЦІ ТАВ. АНРЫ БАРБЮСА

22 жніўня ў крэмлёўскую больні-цу паступіў з тэмпературай 40,7 і са з'явамі крупознага запалення лёгкіх тав. Анры Барбюс, захварэў-шы напярэдадні. Хвароба з самага пачатку прыняла вельмі цяжкае цячэнне, што тлумачылася як надз-вычайным цяжарам самой інфекцыі, так і агульным становішчам ар-ганізма тав. Барбюса, вельмі знясіле-нага хранічным захворваннем (вы-нікамі цяжкага туберкулёза лёгкіх эмфіземай лёгкіх і рэзка выража-ным склярозам сэрца і сасудаў), і напружанай вялікай работай.

З першага дня паступлення ў крэмлёўскую больніцу тав. Барбюс быў акружан самым уважлівым до-глядам і знаходзіўся пад беспера-

пынным наглядам прафесараў і ўра-чоў.

Да 29 жніўня хворы быў у поў-най прытомнасці, але дзейнасць сэрца часамі рэзка падада, а ва-спалдцельны працэс у лёгкіх пра-даўжаў безупынна нарастаць.

У ноч на 30 жніўня хворы стаў трапіць прытомнасць, і ў 8 гадзін 55 мін., не гледзячы на безупынна прымяняўшыся на працягу ўсёй ночы экстрэмнай мерапрыемствы, тав. Барбюс памёр ад параліча ды-хання.

Начальнік плячбне-санітарнага Упраўлення Крэмля,

І. ХАДАРОЎСКІ. Праф. ФРОМГОЛЬД, проф. ВІНА-ГРАДАУ, д-р ЛЕВІН, д-р ПАЛА-ЧЭК, д-р НІСКОЎСКІ.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Для арганізацыі пахавання тав. Анры Барбюса створава камісія ў складзе т.т. Булганіна, Марці, Монмусо, Алексел Талстога, Міхаі-ла Кальцова, Стасавай і Стэціага.

МАСКА АНРЫ БАРБЮСА

30 жніўня ў 5 гадзін дня ў крэмлёўскай больніцы пад нагля-дам скульптара В. А. Андрэва была злата маска з твара Анры Барбюса.

ЖАЛОСНЫ МІТЫНГ ПАМЯЦІ АНРЫ БАРБЮСА

Учора днём у менскім доме піс-меннікаў адбыўся сход пісьменні-каў, прысвечаны памяці Анры Бар-бюса.

Мітынг адкрыў старшыня саюза савецкіх пісьменнікаў БССР т. Клім-ковіч. З кароткім дакладам аб Анры Барбюсе вступіў праф. Бранш-тэйн.

Сход прыняў наступную рэзалю-цыю:

З жалезных негорт рэвалюцый-нага чалавецтва рукою смерці вырван вялікі пісьменнік-бавец, пісьменнік-камуніст, чыё неза-быўнае мастацкае слова прыму-шала дрыжаць ворагаў і ўлівала бяздэрсць у сэрцы прыгнечаных усёго свету. Працоўныя ўсяго свету ніколі не забудуць яго па-пынючых старонак, напісаных у агні імперыялістычнай вайны,

старонак, якія з рэвалюцыйнай смеласцю выяўлялі ўсю злычыннасць імперыялістычнай бой-ні.

Лепшыя людзі свету ніколі не забудуць яго баяных землікоў да барацьбы за культуру, за праў-ду, за сумленне чалавецтва супроць фашысцкага мракабесся і панажоўшчыны.

Намё слоў, каб выказаць нам смутак і жал з прычыны рап-тоўнай і цяжкай утраты, якую панёса чалавецтва, пролетарыят і яго партыя.

Схілім баявыя сцягі над загі-нуўшым вялікім пісьменнікам, таварышам, другом, байцом!

Шчыльнай з'яднаем рады са-вецкіх пісьменнікаў!

Комсамольцы і комсамолкі! „Будзьце дастойнымі сынамі і дочкамі нашай маці--Усесаюзнай комуністычнай партыі“ (СТАЛІН)

МОЛАДЗЬ „КОМУНАРКІ“

Гладкая брукаваная дарога вядзе да новага прыгожага будынка, які схаваны ў глыбіні абшарнага двара. Ва ўсю даўжыню яе цягнуцца вабачай вока алея кветак. У бакі — невялікі, ахоўваемы класатлівай рукой, алёны куток прыкрыты — фабрычны парк культуры і аздоровлення. А на заднім плане, на месцы звалкі, дзе з года ў год раслі горы смецця, вясела красуюцца сад.

А зусім вядуцьна кругом прыглыбля пануры бяспаласны пустыры, коні вазлі ў густым месіве, а людзі аспяродна балансіравалі на драўляных мастках.

З года ў год расла, мацнела, развівалася «Комунарка». Разам з ёй — дачкой першай пяцігодкі — раслі, развіваліся, змяняліся людзі.

6 год назад прышоў на фабрыку забіты, палахлівы, нятраматны хлапец. Баяліва запытаў якую небудзь работу. Паставілі Гладко Фрысман чорнаробчым у мяккашакладным цэху — паднасіць сыроц работніцам, забіраць гатовы фабрыкат.

Уважліва прыглядаўся Фрысман да вытворчых працесаў, доўга сачыў за кожнай аперацыяй. І хутка здольны Гладко аўладаў «тайнамі» вытворчасці. Днём вучыўся на фабрыцы, вечарам штодзённа навельваў рабфак. Настойліва і ўпэрана працаваў ён над сабой. Праз некаторы час мы бачым Фрысман на кваліфікаваным рабочым — раскалотчыкам. А праз год брыгадзірам па адліцы цукерак. Мінулі 3 гады вучобы. У 1933 г. мы сустракаем Гладко зменным майстрам паха, які дакладна ведае сваю справу, разбіраецца ў рознастайных гатунках цукерак, у «сакрэтах» вытворчых аперацый.

А аблета былі чорнаробчы-комсамолец Фрысман — замена начальніка мяккашакладнага цэха. З дзярэй паха на пяматлікіх грузавіках і фуржыках ва ўсе канцы нашай краіны штодзённа вывозіцца дзесяткі тон аражатах, смачных, вясёлых і смелых шакладных цукерак маркі «Комунарка».

Гладко выкавала фабрыка, выкаваў комунізм. І ён ніколі не парываў са сваёй з роднай арганізацыяй. Ён прайшоў усе ступені вышэйшай школы, атрымаў

Люся Гладкоўская ўжо 4 год працуе на заводзе. Запытайце любога рабочага фабрыкі, ён вам з гонарам скажа: «А, Люся, гэта наш будучы лётчык!»

Навучыцца лётаць — гэта заветная мара — даўно вабіла Гладкоўскую. Брат лётчык перадаў ёй вялікую любоў да паветранай стыхіі. Каб вывучыць матар самалёта, яна пашла на аўтакурсы атрымала кваліфікацыю шофера, добра вывучыла матары ўнутранага згарання. Як толькі арганізаваліся на фабрыцы парашутны гурток, Люся першай ўступіла ў яго. І месяц таму назад яна адной з першых на фабрыцы прытнула з самалёта. Наступны этап — самастойны палёт на машыне. Люся збіраецца паступіць у школу матарнага лётання пры аэраклубе.

— Раз я рапыла — гаворыць яна, дык дабяжы свайго, буду прымаць, буду лётаць. У нашай краіне ўсе дарогі адкрыты, толькі жаданне, толькі вучыся.

Характэрна, што першы прыжок, патрабаваўшы выключнай дысцыплінаванасці і вытрыманасці, значна падцігнуў Люсю і на вытворчасці. Яна стала лепш працаваць, чым раней, добра здала тэхнічны экзамен, рыхтуецца стаць выдатніцай. Званне парашутысткі абавязвае.


Антон Ліпень — таксама адзін з першых прыгнуў на «Комунарцы». 19-гадовы хлапец палка імкнецца да аўладання майстэрствам лётчыка. Антон скончыў планерны гурток, некалькі раз лётаў на планеры. Вучыўся і ў парашутным гуртку. Тры разы прыгаў з вышкі, адзін раз з самалёта.

— Вельмі жадаю лётаць, пайсці ў авіяцыю, спадзяюся зрабіць запяжы прыжок — скромна прымаецца ён. І Антон настойліва дабіваецца свайго. У гэтым годзе ён пачне вучыцца ў групе матарнага лётання без адрыву ад вытворчасці.

Адной з дэлегатак ВССР на ўсе саюзнай нарадзе па рабоце сярод жаночай моладзі пры ЦК ВЛКСМ была маладая работніца «Комунаркі» Маня Іванюк. Награмацкая цёмная дзяўчына вырасла на фабрыцы ў кваліфікаваную, актыўную работніцу.



У гонер Міжнароднага юнацкага дня работнікі менскай Дзяржаўнай бібліятэкі арганізавалі мапа-дэжны самадзейны гурток. НА ЗДЫМКУ: падрыхтоўка на вечару частушак з жонца бібліятэкі. Фото КАПЛІНСКАГА.



АНДРЭІ АЛЕКСАНДРОВІЧ

Комсамол

(ФРАГМЕНТЫ)

Дні былі мяцежныя стыхі,
Дні былі, але іх грумаць змоў.
Гартавалі буры агнявыя
Нашы сілы меладыя —
Гартавалі комсамол!

Надрыўна так, — гудок гудзе:
— Кенчай рабочы дзень.
І заклік новы:
— Зноў за працу,
Строй втрады-сотні!
Свіння гвардыі юнацкай
Чаргавы суботнік.

І па цаглянцы... Так з года ў год
Разбураны край будавалі.
Пакутна-спялізала песня яго
Стала радасным званам стелі.
Зноў загучыла на заводах машыны;
Новая ёсць, не стана руінаў.
І ў гэтай працы дні і ночы

Сонца, распальвай стагодні сумёт,
Збавімся спадчыны патавай!
Гэй, комсамольцы,
Культурны паход,
Анопы культуры захавайце!
За кнігаю помніць нам
Кожнай хвілінай,
Дзе і жыць
Супроць нас кроіна.
Вінтоўку трымаць нам
Што дня пры сабе:
Жыць рэвалюцыі,
Жыць барацьбе!

Вялікі шлях прайшлі,
Цяпер — вясняна расцвілі,
Тэк слаўна, тэк багата — усё і краінай,
На былых развалінах-руінах,
На зямлі здраванай каменнем —
Нашы дасягненні!

КАЛГАСНАЯ КОМСАМОЛІЯ

Некалькі кілометраў перад сталіцай сваёй ордэназнаснай рэспублікі Міна Пеўнер зрабіў генеральны агляд свайму комсамольскаму зв'язу веласіпедыстаў, зынаўшых у ваенізаваны 34-кілометравы веламаршэ Пятровічы — Менск.

5 мая тав. Галадзе прымаў удзел на ўрачыстым адкрыцці вялікага новабудаванага дома сацыяльнай культуры ў Пятровічах. Комсамольская арганізацыя дала слова старшынні ўрада — дасканала вывучыць працівагаз, вінтоўку, аўладаць тэхнікай ваеннай справы.

І на інспектарскім аглядзе комсамольскі арганізатар Пятровіцкага сельсовета Міна Пеўнер астаўся задаволен сваімі хлапцамі — палову дарогі — 17 кілометраў яны ішлі на веласіпедзе і працівагазах і, разумеюцца, — з радасцю кажа Міна, — адзін усяго толькі алён Лук'яновіч Пётр разчыкнуў. Больш, як кажучы, «ніякіх здарэнняў» у часе прабегу ў нас не было.

У баявым парадку, тут-жа гатовыя выканаць любы загад свайго партыі, свайго рабоча-сялянскага ўрада ўступілі комсамольцы ў Менск.

У сельсавеце 16 веласіпедыстаў, яшчэ больш веласіпедыстаў, і ўсе яны комсамольскай арганізацыяй аб'яднаны ў адзін атрад і выкарыстоўваюцца ва ўсіх выпадках, калі трэба ўсім сельсарэтам падпамаца на лівядарнае працы і калі трэба ўсім сельсарэтам ўрачыста святкаваць атрыманую перамогу.

Мы ў калгасе «Перамога». Старшынёй тут працуе мясцовы комсамолец Позняк Кірыла, або, як яго тут клічуць Кірык.

Прыгожай роўнай вуліцай, густа абсаджанай дрэвамі, з новымі трагуарамі ідзем у капцелярыю калгаса. Дарогай расказвае Кірык пра свайго комсамольскага арганізатара.

Міна прыехаў у Пятровічы 3 гады таму назад. Яго — рабочага Гомельскага камбіната стандартных дамоў — заблізваў ЦК комсамол на дапамогу вясёвай комсамолі. Але як яму працаваць, з чаго пачаць, калі ён сельскай гаспадаркі не ведае, у вёсцы амаль не быў, а апраўдаць званне члена Ленінскага комсамолу трэба.

Тады пачалася ўвясенняя таварыская работа комсамольцаў са сваім арганізатарам. Увечары каля шумнага дна Міна кажа ў дзягранах, лічбах урадываў і ўдою, поры вырацоўкі і поры высева і хоць часта бывае звынаў над разгорнутай неахайтай газетай або кнігай, тым не менш ён сам пачаў адчуваць, што ўсё больш уваходзіць у курс справы калгаснай гаспадаркі.

Вялікая роля комсамольцаў адчуваецца ўсюды на любой галіне вытворчасці.

Калгас вялікі, 134 гаспадаркі, 1.160 гектараў зямлі. А ўсёго толькі 90 коней. У вясняной саўбе тут кожны конь працуе на двух. І праўленне калгаса паслала на канюшню старшынню коняхам комсамольца Лук'яновіча Пятра.

— У нас цяпер канюшні ўзроўня, — ганарацца калгаснікі. — Не бывае такога выпадку, каб конь у дарозе прыстаў, ці ў рабоце застаў.

Вялікая ў калгасе малочна-тварыная ферма — 250 гадоў. Шмат маладняка. Ферма павінна сёлета даць калгасу 15 тыс. руб. даходу для размяшчэння на прадажні. І праўленне паслала на ферму комсамольца Шчураку Ганну.

— Ле бацька і сястра, — кажа Міна, — значныя людзі калгаса.

— Яны падпісалі пісьмо тав. СТАЛІНУ. І Ганна ад іх не адстае — першая ўдарица на ферме.

У калгасе правільна спалучаецца ўдарная работа з культурным адпачынкам. Комсамолец Шчура Сцяпан — пісьманосец, дастаўляе газеты не толькі ў вёску, але і непасрэдна на поле. Тут-жа ён газеты з калгаснікамі чытае, дзе тлумачыць.

Ужо цямнела, на ўсходзе наліваліся мігамочым святлом першыя зоркі. Комсамольцы завацвалі падрыхтоўку да Міжнароднага юнацкага дня. Свіння ранідай яны выязджаюць у Смалявічы на аміліянае свята. Едзе на калгаснай аўтамашыне група дзяўчат — дзяткі атлэтаў — для спаборніцтва з смалявіцкай камандай. Едзе калгасная валебольная і баскетбольная каманда, едуць лепшыя варашы лаўскія отралкі.

Л. КАПЛАН.



комсомолец Фрысман — замена начальніка мяжка-шавальнага пеха. З дзярэй пеха на пмацікіх грузавіках і фурманках ва ўсе нацыі нашай краіны штодзень на вывозіцца дзесяткі тон аражэйных, смачных, выкажасных пакаладных цукерак маркі «Комунарка».

Гало выкавала фабрыка, выкаваў ён мюл. Ён ніколі не прымаў даў суржкі з роднай арганізацыі. Ён прайшоў усе ступені комсомольца-актывіста — ад арганізатара, сакратара пэавай ічэйці да кіраўніка комсомольскай арганізацыі фабрыкі. Вось шлях былога чорнарабочага.

Апошняя і рашучая аперацыя ў праху — гэта завёртка цукерак. На першы погляд простая, нескладаная аперацыя патрабуе хуткасці, доўкасці і сфарукі. Вакол доўтага стала размясціліся дзесяткі работніц у беласнежных халатах. З кожнай галінай растуць вакол іх піраміды цукерак у рознакаляровых, строкатых паперках.

наецца ён. І Антон пастае да біваецца свайго. У гэтым годзе ён пачне вучыцца ў групе матарнага лётання без адрыву ад вытворчасці.

Адной з валежатак БССР на ўсе саюзнай нарадзе па рабоце сярод жаночай моладзі пры ЦК ВЛКСМ была маладая работніца «Комунаркі» Маня Іваноўская. Награмадная, цёмная дзяўчына вырасла на фабрыцы ў кваліфікаваную, актыўную работніцу.

Трэба паслаць кіраўніка ў пюнерскі лагер — выбар падае на Маню. Трэба абследваць работу сталовак, рабочыя кватэры — даручаюць Іваноўскай, яна вывезе, яна выканае. Лепшая ўдарніца фабрыкі, некалькі раз праміраваная, паказаўшая ўсёры работы, Маня па заслугах выбрана членам менторскага савета ад работніц «Комунаркі».

— Ведаецца, што зрабіла на мяне самае моцнае ўражанне на нарадзе, — гаворыць яна, — гэта гутаркі з Надзеждай Канстанцінаўнай Брупскай і Косаравым. Вось гэта людзі!

БУТОМАУ.

— Кожная рабочы дзень і заклік новы: — Зноў за працу, Строй отряды-сотні! Свіння гвардыі юнецкай Чэргавы суботнік.

І па цапніцы... Так з года ў год Разбурены край будовалі. Пакутна-сплязівая песня яго Стела радасным званам сталі. Зноў загупі на заводах машыны; Новая ёсць, не стела руінаў. І ў гэтай працы дні і ночы Комсомол — чорнарабочы!

Калісьці зналі: сутарэнне, Мазоль крывавы на руцэ, Гарадавога, пана, цемь і кастлявы Тэ.Бэ-Цэ. А цяпер жыццё не зломляць, Хай гудзе вірлівы вецер... Комсомол — у фабзавукоме! Комсомол — у сельсавеце!

У Беларусі шмат курганаў: Не злічыць, як у полі каменняў. За справу працоўных юнцаў кроў Арсіпа шляхі вызвалення. У кожным кургане, ў дубровах, у полі — Адзін, безумоўна, пляжыць комсомолец!

Кожнай хвілінай, Дзе і янае Супроць нас крэна. Вінтоўку трымць нам Што дня пры сабе: Жыць рэволюцыі, Жыць барацьбе!

Вялікі шлях прайшлі, Цяпер — вясняна расцвілі, Так слаўна, так багата — усёй краінай, На былых развалінах-руінах, На зямлі здэртванай каменнем — Нашы дасягненні!

Вялікі шлях прайшлі, Былі афяры ў нас. Але парамоглі, А колькі прываецца змагацца нам яшчэ Каб вызваліць бретоў з скляпенняў беспрасветных, Каб наш агонь, агонь ідзі з'яў прачэй Шырокім зарывам, сусветным!

Вялікі шлях прайшлі, У паходах мы раслі. Знайшлі айчыну мы — айчыну шчасця нацыі, Загартаваную ў агнях вялікай працы. Гісторыю жыцця, змаганне, дасягненні — Збяршуруем з сонечных праменняў!

У БАРАЦЬБЕ ЗА НАРОДНЫ АНТЫФАШЫСЦКІ ФРОНТ

Польскі фашызм абракае маладое пакаленне на беспрацоўе, галоднае жабрацкае існаванне, на бесперспектыўнае жыццё. Растуць цяжкасці польскага фашызма прыводзяць да ўзмацнення акупацыйнага гнёту ў Заходняй Беларусі. Фашызм усё больш адкрыта выступае як злейшы вораг беларускага народу і працоўнай моладзі. Польска-германскі ваенны саюз узмацняе пагрозу вайны, ставіць маладое пакаленне, якое не хоча вайны, смерці і разарэння, пад пагрозу фізічнага знішчэння.

Балючае пытанне для моладзі Польшчы і Заходняй Беларусі гэта — новая канстытуцыя і выбарчыя правы. Яны назбаўляюць моладзь права галасу і ўсіх палітычных праў. Моладзь можа і абавязана быць толькі гарматым мясам у гэтым вайнавым і выбарчым араў. Вось сутнасць апошніх законаў.

Цяжкае пачуццё «лішняпаў» і «непатрэбных людзей», што вісіць над маладым пакаленнем, антынародная палітыка польскага фашызма ўзмацняюць незадаволенне радыкалізацыю рабочай і працоўнай моладзі і значных слабей

інтэлігенцыі. Гэтыя настроі выліваюцца ў шырокую народную хвалю пратэсту супроць фашысцкай дыктатуры. Гэтыя настроі захапляюць і моладзь, арганізаваную ў розныя фашысцкія арганізацыі. Глыбокі працэс бражэння, які мае месца ў «Легіёне млодых», прывёў да роспуску многіх яго арганізацый.

Польскі фашызм адказвае на ўсе гэтыя працэсы, якія адбываюцца сярод моладзі, масавым тэрарам і разгорнутай атакай супроць працоўнай моладзі. Фашызм не толькі пагражае поўнай фашызмацкай профсаюзаў, юнцекціі, але пагражае і існаванню соцмольскіх, дэмакратычных, культурных, спартыўных арганізацый моладзі. Ён пагражае ліквідацыяй і роспускам усіх апазіцыйных пізавых фашысцкіх арганізацый моладзі.

Комсомол Заходняй Беларусі ўзяў на сябе ініцыятыву стварыць народны фронт барацьбы ўсяго маладога пакалення супроць фашызма, вайны і акупацыі. Такі народны фронт можа быць створан, бо польскі фашызм усё больш і больш выступае як вораг ўсяго маладога пакалення. Цэлыя арганізацыі, якія яшчэ не так даўно былі на шляху супрацоўніцтва з фашызмам, ці нават пізавыя арганізацыі, якія ўваходзяць непасрэдна ў сістэму фашызма, ударамі фашызма

моцна адкінуты ад яго, мянялі і мяняюць свае пазіцыі. Жывая логіка падзей ператварае іх не ў фашысцкія, а нават многіх з іх у супроцьфашысцкія арганізацыі моладзі.

Комсомол Заходняй Беларусі зацікаўлен тым, каб мабілізаваць супроць фашысцкай клікі—прыгнятальнікаў народу і падбухторшчыкаў да вайны, уоялякача і кожнага нефашыста.

Польскі фашызм стварыў многа розных фашысцкіх арганізацый, куды ўдэгнүү сотні тысяч працоўнай моладзі. Комсомол не можа аб-сектанскаму зраўнуваць знаходзяцца там масы моладзі з фашысцкімі кіраўнікамі.

Выходзячы з вышэйсказанага, комсомол Заходняй Беларусі звярнуўся да ўсіх шматлікіх існуючых у Заходняй Беларусі соцмольскіх, профсаюзных, дэмакратычных, спартыўных, культурна-асветных, студэнцкіх арганізацый, да беларускіх маладзёжных арганізацый аб стварэнні супроцьакупацкага фронта барацьбы ўсяго маладога пакалення.

Ва ўсіх гэтых арганізацыях знаходзяцца розныя праслойкі моладзі з рознай ступенню класавай свядомасці, розных нацыянальнасцей і з рознымі поглядамі. Але іх усіх аб'яднае жаданне змагацца за свае інтарэсы.

Астаюцца камуністычнай арганізацыяй моладзі, прыхільнікам дыктатуры пролетарыята, школай камунізма, комсомол Заходняй Беларусі прапановаў усім гэтым арганізацыям такую платформу барацьбы, за якую можа змагацца на сёнешні дзень кожны малады працоўны.

Комсомол Заходняй Беларусі кліча маладое пакаленне на барацьбу за нацыянальнае вызваленне беларускага народу, за сацыяльную свабоду, за права арганізацыі сходаў, слова і друку для працоўнай моладзі, за ўсеагульныя, прамыя, прапарцыянальныя выбары, за выбарчыя правы для моладзі ад 18 год, супроць новага выбарчага закону, за работу і професіянальную кваліфікацыю моладзі горада і вёскі, за дармовае падзяленне зямлі за кошт дзяржавы поўнагадовай сям'янай моладзі, супроць прымусовых і дармовых шаварак, за агульную асвету, дармовую 7-гадовую адукацыю, вечэрнія школы, професіянальныя школы на роднай мове; за мір, супроць прымусовай мілітарызацыі моладзі, за адмену польска-германскага ваеннага саюза.

Але комсомол Заходняй Беларусі зусім не лічыць гэту платформу ультыматывунай. Ён гатоў супрацоўнічаць з любой масавай арганізацыяй моладзі за высунутыя патрабаванні, калі яны толькі адпавядаюць інтарэсам народных мас моладзі, змагацца разам, калі не за ўсе вышэйсказаныя лозунгі, то за асобныя з іх.

Адназначова комсомол Заходняй Беларусі ўзмацняе адзіны пролетарскі фронт моладзі супроць настулення капітала, рэакцыі, вайны і акупацыі. Комсомол Заходняй Беларусі абараняе ўсе арганізацыі моладзі ад удараў фашызма, супроць іх роспуску, ікнецца да аб'яднання на класавай аснове ўсіх сіл комсамола і содмола.

Апошнія масавыя баі пролетарыята ў Польшчы і Заходняй Беларусі выразна сведчаць аб тым, што ініцыятыва комсамола Заходняй Беларусі знайшла жывы водгук і сімпатыі сярод шырокіх народных мас моладзі.

Комсомол Заходняй Беларусі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі з'яўляецца сапраўдным ваяскам барацьбы працоўнай моладзі. Яго роля і палітычная вага выраслі за апошні час. Няма ні адной арганізацыі моладзі і палітычнай партыі ў Заходняй Беларусі, якія б не лічыліся з КСМ, як з вялікай палітычнай сілай. Уся ўвага і жаданне комсамола накіраваны на тое, каб народны фронт супроць прыгнятальнікаў і падбухторшчыкаў вайны ахапіў мільёны працоўнай моладзі, усё працоўнае маладое пакаленне.

Комсомол Заходняй Беларусі як мага ўзмацняе ідэалагічную і арганізацыйную загартаванасць сваіх радоў. Барацьба з сектанцтвам, якую так настойліва патрабуе VII кангрэс Комінтэрна, з'яўляецца неабходнай умовай у паспяховым выкананні задач, якія ставяць перад комсалам Заходняй Беларусі.

Беларусі ўзмацняе адзіны пролетарскі фронт моладзі супроць настулення капітала, рэакцыі, вайны і акупацыі. Комсомол Заходняй Беларусі абараняе ўсе арганізацыі моладзі ад удараў фашызма, супроць іх роспуску, ікнецца да аб'яднання на класавай аснове ўсіх сіл комсамола і содмола.

Апошнія масавыя баі пролетарыята ў Польшчы і Заходняй Беларусі выразна сведчаць аб тым, што ініцыятыва комсамола Заходняй Беларусі знайшла жывы водгук і сімпатыі сярод шырокіх народных мас моладзі.

Комсомол Заходняй Беларусі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі з'яўляецца сапраўдным ваяскам барацьбы працоўнай моладзі. Яго роля і палітычная вага выраслі за апошні час. Няма ні адной арганізацыі моладзі і палітычнай партыі ў Заходняй Беларусі, якія б не лічыліся з КСМ, як з вялікай палітычнай сілай. Уся ўвага і жаданне комсамола накіраваны на тое, каб народны фронт супроць прыгнятальнікаў і падбухторшчыкаў вайны ахапіў мільёны працоўнай моладзі, усё працоўнае маладое пакаленне.

Комсомол Заходняй Беларусі як мага ўзмацняе ідэалагічную і арганізацыйную загартаванасць сваіх радоў. Барацьба з сектанцтвам, якую так настойліва патрабуе VII кангрэс Комінтэрна, з'яўляецца неабходнай умовай у паспяховым выкананні задач, якія ставяць перад комсалам Заходняй Беларусі.

затара. Міша прыехаў у Пятровічы 3 гады таму назад. Яго—рабочага Гомельскага камбіната стандартных дамоў—мабілізаваў ЦК комсамола на дапамогу вясковай комсамолі. Але як яму прадаваць з чаго пачаць, калі ён сельскай гаспадаркі не ведае, у вёсцы амаль не быў, а апраўдаць званне члена ленінскага комсамола треба.

Міжнародная юцацкага дня. Сёння рашідай зны-прыймае свята. Ёдзе на вадгаснай аўтамашыне група дзяўчат—дзівы атлёткаў—для спарбортнства з смя-лявіцкай камандай. Ёдзе калгасная валебальная і баскетбальная каманда, едуць лепшыя варапы-лаўскія стралкі.

Л. КАПЛАН.



На менскай чырвонасцяжнай швейнай фабрыцы «Окцябр» нешчэ вецца 116 варапылаўскія стралкі, з іх каля 60 жанчын. НА ЗДЫМКУ: комсомольцы—варапылаўскія стралкі фабрыкі. Злева направа: Ядэа Ліпніцкая, Каця Еўмененка, Надзя Татеровіч.

Фото КАПЛІНСКАГА.

ЗАСЛУЖАНАЯ ПАШАНА

21 Міжнароднаму юнацкаму дню комсомольскай арганізацыі менскага паравознага дэпо прыпадносіць каштоўны падарунак. Чатыры комсомольцы — лепшыя машыністы таварышы Шоц, Скачак, Манасевіч і Цвялюкокі прадстаўлены адміністрацыяй дэпо для ўзнагароджання значком «Ударнік ленінскага прызыву».

Пеця Шоц лепшы паравознік, прадстаўлены для ўзнагароджання, прайшоў у паравознае дэпо ў 1930 годзе. Было яму тады 19 год. Скончыўшы фабзавуч чыгуначнікаў, ён быў прызначан на работу памочніка машыніста.

Мысль — стаць машыністам—узнікла ў Пеці яшчэ тады, калі ён пасвіў кулацкіх кароў. У дзіцячым доме, куды ён пасля пагаў, гэта мысль яшчэ больш замацавалася і неўзабаве стала рэальнасцю. Ён паступае ў фабзавуч чыгуначнікаў і адтуль, пасля некалькіх год упорнай і ўдарнай работы, пападае на паравоз.

Праз два гады Пеця ўжо ведалі ў дэпо як лепшага памочніка. Праз некаторы час ён атрымлівае права на самастойнае ўпраўленне паравозам. Тут Пеця паказаў як савецкая моладзь, вышеставаная партыяй, умее выконваць тыя задачы, якія даручаюцца ёй партыяй

і савецкім урадам. Яго паравоз не ведаў аварыі і паломак. Яго брыгада не ведала прагулаў. У выкананні графіка ён быў адным з першых.

Энергія маладога машыніста падвайваецца, калі яму дэваруць комсомольскі паравоз ОВ-5383. Ён прайўлае выключную кляматы лівасць і любоў да паравоза, які носіць імя лепшскага комсамола. І паравоз пад яго кіраўніцтвам з годам апраўдвае сваю назву—комсомольскі.

Паказаўшы сябе на комсомольскім паравозе, Пеця Шоц хутка атрымлівае магучы комсомольскі паравоз Ш-502. Паравоз гэты лічыўся адным з адстаючых. Патрэба была сапраўднага комсомольскага напорыстага і дружнага рэнта брыгады, каб паравоз стаў такім, якім ён ёсць сёння.


Працуе Пеця не адзін. Ён стварыў і выкаваў дружную, спадзява брыгаду. Ён упорна вучыць паравоз, працуе над вышэйшым кваліфікацыі свайёй брыгады. Ён стварыў сабе заслужаную пашану сярод паравознікаў дарогі. За сваю адданую работу Пеця прадстаўлены да ўзнагароды.

Вось — наша моладзь, выхаваная комсалам, партыяй.

СТРЭЛЬЧАНКА.

... 5 новых школ і закар-
будування сарабачкай
распачатае яшчэ летась.
Сотварком устаноўлі тэр-
будування школ
Работы на ўсіх плі-
распачатае 1—2 красавіка.
да дзён далі себе ал-
будування разгалтаві
работнікаў аб немаг-
будування школы за та-
тэрмін. Гэтым разва-
бы лан самы рашучы ал-
Штольнева кіраўніцтва,
і дапамога ЦК КП(б)Б,
гэткага КП(б)Б, упаў-
Бамісіі Совецкага

у трэцюю змену, будучы займаю-
ў светлых, чыстых, добра абста-
ляваных памяшканнях. Большавікі
змаглі за 140 дзён пабудавань
столькі школ, колькі было пабудавана
да рэвалюцыі за некалькі
дзясяткаў год.
Напты магчымасці невычарпаль-
ны. Будування новых школ
з'яўляецца выразным паказальні-
кам таго, якіх вынікаў можна да-
біцца пры большавіцкай настойлі-
васці.
Выйсці ў шарэнгу перадавых—
такі вывад павінны зрабіць для
себе рабочыя, у якіх будування школ
яшчэ не закончана.
А. ЧАРНУШЭВІЧ.



Новая школа на Грушаўскім пасёлку у г. Менску. НА ЗДЫМКУ: выгляд сталінскай новай школы.

Фото ЕУТХОУСНАГА.

НА ПЕРАЛОМЕ

падрахтоўку да новага на-
става года Горацкі сельска-
гаспадарчы інстытут правёў пад-
рыхтоўку ўказанняў
нашай партыі тав. СТА-
даных ім кіраўніцтву ін-
23 сакавіка на пасяджэн-
цэ ЦК ВКП(б). Над
указанняў гэтых указанняў
яна ўся партыйная аргані-
інстытута, і мы сёлета су-
студэнтаў непараўнальна
чым летась.

узначальваўся контррэвалюцый-
нымі трацкістамі. Крытыка і са-
макрытыка былі ў інстытуце за-
ціснуты. Вучоба праходзіла хаа-
тычна, без зацверджаных планаў.
Студэнцкія інтэрнаты былі ача-
гамі антысанітарыі. Вучэбная ды-
сцыпліна стаяла на нізкім узроў-
ні.
Партыя выкрыла жулікаў і
ашуканцаў. Быўшыя кіраўнікі,
што развалілі інстытут, пакараны
пролетарскім судом.
Выкрыўшы і прагнаўшы з ін-
стытута ашуканцаў-трацкістаў,
жулікаў і прахалзімцаў, партыя
ўмацавала інстытут кіруючы-
мі работнікамі-партыйцамі. І дзя-
куючы штотдзённай дапамозе з бо-
ку ЦК КП(б) і асабіста тав. Гіка-
ла наш інстытут сустракае новы
навучальны год у баявой падрых-
таванасці.

важкі аб'ём, па сваіх маг-
Горацкі сельскагаспа-
інстытут займае адно з пер-
сарад сельскагаспадар-
інстытутаў Совецкага Саюза.
інстытута разам з раб-
навукаецца каля 2 тыс.

Выкрыўшы і прагнаўшы з ін-
стытута ашуканцаў-трацкістаў,
жулікаў і прахалзімцаў, партыя
ўмацавала інстытут кіруючы-
мі работнікамі-партыйцамі. І дзя-
куючы штотдзённай дапамозе з бо-
ку ЦК КП(б) і асабіста тав. Гіка-
ла наш інстытут сустракае новы
навучальны год у баявой падрых-
таванасці.

раўнальна лепш, чым ле-
сёлета праходзіць прыём но-
студэнтаў. Набор яшчэ не за-
на 300 вакантных месцаў
што набралі пасля эк-
280 чалавек. Але за тое
онаны, што гэтыя сту-
наспцо падрыхтаваны да
што яны з поспехам бу-
выконваць усе заданні.

Першыя прызнакі пералому ў
рабочым інстытуце пасля ўказанняў
тав. СТАЛІНА ўжо выявіліся ў
канцы другой паловы 1934—35
навучальнага года. Калі за ўсе
апошнія 5 год сельскагаспадарчы
інстытут не выпусціў ні аднаго
спецыяліста, то ў канцы другога
семестра мінулага навучальнага
года інстытут выпусціў 98 спе-
цыялістаў. Да канца 1935 года
будзе выпушчана яшчэ 195 чала-
век.

важна навучальнага года ін-
будзе забяспечан выклад-
амаль па ўсіх дысцыплі-
кіруючыя кафедры пры-
рада рад прафесараў і дацэн-
прыедуць у бліжэйшыя
выважым у інстытут сту-
мы адводзім светлыя, чыс-
добра адрамантаваныя па-
нішні, утульныя інтэрнаты.
вучэбных карпусоў — квіт-
парк і сад, валебольныя
ны. Добра адрамантавалі
школа. Створаны ўсе ўмовы
спяхоўных заняткаў.

Аднак, было-б школьным сама-
супакаеннем абмяжоўвацца на
першых атрыманых намі поспе-
хах. Яшчэ дрэнна абсталяван
будаваны цалер вучэбны корпус.
Шосты год будзе вучэбны корпус
Белдзяржбуд і ўсё ніяк не можа
яго закончыць, хоць аб'ект забя-
спечан будаўнічымі матэрыяламі
і грашыма. Дрэнна яшчэ аргані-
завана медыцынскае абслугоўван-
не студэнцтва.

КП(б) за апошнія 8—10
не раз абмяркоўваў пы-
горацкім сельскагаспа-
інстытуце. Снежанскае і
вельскае раённы ЦК КП(б)Б
калі аб надзвычайна цяжкім
вучэбным інстытуце. Быўшыя
інстытута ашуквалі парт-
Урад, даводзілі інстытут да
Рад кіруючых кафедраў

Дырэкцыя, партком і прафком
інстытута зрабіць усё для таго,
каб у бліжэйшыя месяцы лікві-
даваць усе гэтыя недахопы і вы-
весці інстытут на адно з першых
месцаў сарад навучальных устаноў
Совецкага Саюза.

Г. ПЕЛІКАН.

Дырэктар Горацкага сельска-
гаспадарчага інстытута.

13 і 21 школа, як і астатнія
сталінскія ўноў пабудаваныя шко-
лы, атрымліваюць усе ўмовы для
нармальнай работы. Мы маем но-
вае прасторнае і светлае памяш-
канне з багатым абсталяваннем
класаў, габінетаў, бібліятэкі. Па-
дабран добры штат педагогаў. Ад
калектыва школы і толькі ад яго
залежыць такая пастаноўка рабо-
ты, каб яна дала найбольшы вы-
хараўчы эффект.
За што канкрэтна мы ў пер-
шую чаргу павінны ўзяцца, каб
дабіцца лепшых вынікаў сваёй ра-
боты?

Вельмі часта настаўнік, рыхту-
ючыся да ўрока па стабільнаму
падручніку, не выкарыстоўвае
другой літаратуры, не глыбока
прадумвае ўрок, не карыстаецца
патрэбнымі наглядачымі дапамож-
нікамі. У выніку гэтага дзеці на
ўроку чуюць ад настаўніка амаль
тое, што напісана ў падручніку.
Урок не ажыўляецца канкрэтны-
мі жывымі фактамі сучаснасці, не
ілюструецца адпаведнай мас-
тацкай літаратурай.

Урок сухі, скучны.
Адгэтуп першая канкрэтная
задача — **барацьба супроць ста-
більнасці педагогічнага працэса.**
Настаўнік павінен памятаць, што
ёсць стабільны падручнік, але ня-
ма стабільнага педагогічнага пра-
цэса. Больш сваёй творчай ініцы-
ятывы на ўроку! Больш жывасці
вядзення яго! Больш нагляднасці
ў выкладанні, больш канкрэтных
жывых фактаў сучаснасці ў су-
пастаўленні іх з мінулым!

Не ўмеем мы і эканоміць час.
Вельмі часта пасля званка на
ўрок настаўнік шукае карту,
журнал, а то бывае і яшчэ горш
— зайшоўшы ў клас, пасылае вуч-
ня за картай, журналам, за наг-
ляднымі дапаможнікамі. Другая
канкрэтная задача — **барацьба за
каномію часа.** Гэта баспрэчна
дысцыплінае вучня.

Зусім слабай трэба прызнаць
барацьбу за культуру мовы вучня.
У лепшым выпадку толькі настаў-
нік мовы дабіваецца ад вучня
правільнага вымаўлення слоў.
Настаўнікі другіх прадметаў ча-
самі сочаць толькі за правільна-
сцю перадачы вучнем прапрамнага
матэрыялу, не звяртаючы ўвагі на
культуру мовы вучня. У выніку—
у нашага вучня вельмі нізкая
культура мовы. Звязва перадаць
ўрок для вучня вельмі цяжкасць.
Алежыць задача — **барацьба за
звязны расказ вучнем кніжнага
ўрока, за культуру яго мовы не-
залежна ад спецыфікі ўрока.**

У павышэнні граматычнасці пісь-
ма вучня належыць вельмі вялікую ро-
лю адпярывае выпраўленне спыт-
ка і пісьмовых работ. З пісьмовых
робот у школах у большасці ўжы-
ваюцца — практыкаванне, кан-
трольная дыктоўка і вельмі рэдка
— пераказ, або самастойная раба-
та на працятанаму. Колькасць
такіх работ зусім малая. У міну-
лым годзе ў 13 школе па роднай
мове за год у 4 класах было во-
сем кантрольных дыктовак і 4 пе-
раказы (апрача практыкаванняў у
судыні з чыткамі, па граматыцы).
Зразумела гэтага мала.

Пры выпраўленні спытка мы
часта толькі падцвердзіваем памыл-
ку і ў канцы работы ставім адцен-
ку. І вельмі часта бывае так, што
ў спытку першая работа — «доб-
рал», другая — «НЗД», трэцяя —
«вельмі добрая» і т. д. Чаму?

Атрымліваецца гэта таму, што
сучой адценнай пісьмовай работы
мы не стымужаем рост вучня.
Трэба абавязкова апрача адценкі
напісаць у спытку вучня, што ў
яго добра і што дрэнна, на што
звярнуць увагу, а наступны раз і
праверыць, як выправіў вучань
свае палярэдня памылкі, пабод-
рыць яго.

**Барацьба за чыстату класа,
школы, за сядомыя, беражлівыя**

У 4 сярэдняй школе імя Кірава
дзеці ўспамінаюць, як да іх у ла-
геры прыязджаў ўсесаюзны стара-
ста Міхаіл Калінін.

— Гаварыў ён нам, што мы
яшчэ робім многа адпінных учы-
наў: ланім у агароды, ламаем
рвом... І самраўны, гэта так. Пас-
тараемся завяз быць прыкладнымі
савецкімі дзецьмі, — заўважаюць
яны.

180 дзяцей гэтай школы былі
ў школьных лагерах, 120 — пры
школе на пляцоўцы, многія былі
ў санаторных лагерах, дамах ад-
пачынку.

— Заўтра на ўрок—гавораць
яны адзін другому.

Так, заўтра правініць першы
званок на першы ўрок 1935-36
навучальнага года.

М. ВІШНЕУСКІ.

КУЛЬТУРА ШКОЛЫ

дасносіны да школьнай маёмасці з
ўсёй застратой паўстае асабліва
перад новымі сталінскімі школамі.
Апошнія павінны дабіцца заха-
вання ўсёго багатага абсталяван-
ня ў дзасці і на беражлівых ад-
носін да яго выхаваць у вучня
асабістую гігіену, культуру раба-
чага месца, сядомыя адносіны да
соцыялістычнай уласнасці. Тут
справа залежыць толькі ад нас
саміх.

Вучань малодшага класа хо-
дзіць па карыдоры ў шапцы і не
ўступіць дарогі настаўніцы. Настаў-
ніца-ж не звяртае на гэта
ўвагі — моў, вучаль тэты не яе
класа. Яна, што пры такіх ад-
носінках іх работы мы не прыўём
вучню культурных паводзін.

У якасці канкрэтных мерапры-
емстваў на развіццё ў вучня сяд-
домых, беражлівых адносін да
школьнай маёмасці, 21 і 13 шко-
лы ўводзяць **пашпартызацыю мес-
ца вучня.** За апошнім у першы
дзень вучобы замацоўваецца пвэр-
дэе месца на парты, а на рукі вы-
лаецца картка з паказаннем у
якім выглядзе прыняў вучань
сваё месца. Раз у пачатку будзе
рабіцца праверка выкалення
гэтага мерапрыемства.

Да барацьбы за культуру вучня
і яго асабістую гігіену **неабходна
прыцягнуць бацькоў.** Разам з
бацькамі дабіцца, каб кожны вуч-
чань стаў прыкладам для астатніх
дзяцей. Закон аб барацьбе з дзія-
чай безнагляднасцю яшчэ больш
абавязвае школу выпяі паставіць
выхавачую работу.

За вучобу і выхаванне трэ-
ба ўзяцца так, каб к канцу
навучальнага года мы маглі ска-
заць, што пастановы партыі і
ўрада аб школе рэалізуюцца
максімальнымі вынікамі. Усе маг-
чымасці для гэтага ў нас ёсць.

ДЗЕТНОЎ.

Дырэктар умоўпабудаванай
сталінскай школы.

20 гадоў таму на момант
мовіч. Яго называюць «патомст-
венным» пролетарыем, бо бацька
Бунімовіча мае 50-гадовы вытвор-
чы стаж. Вось сын былога адвоч-
нага батрака, а зараз калгасніка,
тав. Насілоўскі.

Усе яны праз пяць год стануць
савецкімі інжынерамі, усе яны ў
час іспытаў злавалі прадметы на
«добра», на «выдатна».

І сёння рассямлілі студэнты
на аўдыторыях, якія ззяюць сваёй
чыстатой і ўтульнасцю.

Розніца паміж студэнтамі на-
шых першых пяці будаўнічых
дзён і сёнешнімі — непамерная.

С. ШУШКЕВІЧ.

СНАЙПЕРЫ СЛОВА

Пачатак новага навучальнага
года супадае з трохгоддзем з дня
арганізацыі КІЖ'а БССР імя неза-
бытнага Сергея Міронавіча Кірава.
З кожным годам расце інстытут,
паліпаецца склад яго слухачоў.
3 года ў год павышаюцца патра-
баванні для паступаючых у інсты-
тут, павышаюцца патрабаванні і
для тых, каму даручана выхаван-
не і падрыхтоўка «снайпераў дру-
каванага большавіцкага слова».

У канцы чэрвеня гэтага года
КІЖ выпусціў на практычную га-
зетную работу таварышоў, якія
ўвосень 1933 года прымаіліся на
вучобу з падрыхтоўкай за 4-5
груп. Зараз у інстытут набраны
партыйны і комсамольны ў пера-
важнай сваёй большасці з сярэ-
няй асветай.

У інстытуцкім калектыве уліся
новы атрад слухачоў, падрыхтава-
ны распачаць вучобу пры значна
павышаных патрабаваннях. 3 42
залічаных (на 28 жніўня) на 1
курс комсамольскага аддзялення 4
скончылі тэхнікумы, 23 — рабфа-
кі, дзевяцігодкі, ФЭВ на базе 7-
годкі і 15 скончылі некалькі год
таму назад 7-годкі і пасля гэтага
вучыліся на розных курсах, у вч-
чэрніх комвузах і інш.

Значна палешпан якасны склад
прынятых на першы курс асноў-
нага аддзялення: пераважная боль-
шасць прынятых скончылі рабфа-
кі і тэхнікумы.

Асабліва каштоўным з'яўляецца
ў гэтым годзе значнае павелічэнне
процанта паступаючых на вучобу
з практычнай газетнай работы.
Калі ў мінулых гадах з практыч-
най газетнай работы паступалі
адзінкі, у гэтым наборы з пасту-
піўшых — газетчыкаў 35,3 проц.
на асноўным аддзяленні і 61,9
проц. на комсамольскім. Астатнія
— гэта актыўныя рабселькоры,
работнікі нізавога друку.

Перад кузіямі кадраў газетных
работнікаў — інстытутамі журна-
лістыкі — пастаўлены партыйяй
сур'ёзныя задачы. КІЖ'ы павінны
выхоўваць і падрыхтоўваць высо-
какваліфікаваныя партыйныя і
комсамольскія кадры для работы ў
большавіцкім друку. І каб выка-
наць з поспехам гэтыя задачы, кі-

будуўнікоў, хімікаў, тарфянікаў.
Пяць год таму назад навучалася
ў політэхнічным інстытуце каля
сотні студэнтаў. Зараз інстытут
ператварыўся ў велізарную ла-
бараторыю новых навуковых і высо-
какваліфікаваных кадраў. Вырас
на былой дэмнай глухой Камароў-
ны вялікі светлы чатырохпавяр-
ховы корпус інстытута, вырас
непамерна велізарны будынак ін-
тэрната. Сёння паўтарысячальная
студэнцкая армія гэтага велізарна-
га інстытута распачынае новы на-
вучальны год.

раўніцтву інстытута прышлося
звярнуць вялікую ўвагу на падбор
высокакваліфікаваных выкладчы-
каў. У інстытут запрошаны пра-
фесары па раду дысцыплін (усеа-
гульнай гісторыі, гісторыі народаў
СССР, літаратуры).

КІЖ у гэтым навучальным годзе
ўзнімаецца на вышэйшую ступень.
Перакладанне цэнтры цяжару на
лекцыю, значнае павелічэнне часу
для самастойнай работы студэн-
таў, увадзенне ў навучальны план
раду новых дысцыплін (вывучэнне
замежнай мовы, гісторыі большэ-
віцкага друку, гісторыі культуры,
друку ў капіталістычных краінах,
дзяржаўнага ўстройства капіталі-
стычных краін), значнае павелічэн-
не часу для вытворчай практыкі і
перабудова самота выкладання га-
зетных дысцыплін — усё гэта
дасць магчымасць даць студэнту-
кіжэцу роўнастайныя веды, у-
зняць яго культурны ўзровень, зра-
біць з яго культурнага, высока-
адукаванага журналіста-большэві-
ка.

Партыйная і асабліва комса-
мольская арганізацыя інстытута к
повому навучальнаму году значна
павялічваецца. І задача парткома,
комсамольскага камітэта, партор-
гаў, паклаўшы ў аснову гістарыч-
ныя рашэнні партыі аб партыйна-
арганізацыйнай і палітычна-выха-
ваўчай рабоце, аб перабудове раба-
ты комсамольскай арганізацыі,
весці пастомную і ўпартаю раба-
ту па ўзняццю ідэйна-палітычнага
ўзроўню кожнага камуніста і ком-
самольца, выхоўваць з кожнага кі-
жэца стойкага і дэпрымірымага
барацьбіта за справу нашай партыі,
за справу нашай соцыялі-
стычнай радэмы.

Кіжэцкі калектыв мае ўсе маг-
чымасці стаць у рады перадавых
партыйных і комсамольскіх калек-
тываў Менска і ў рады перадавых
ВНУ ордэнааноснай БССР. І кожны
з нас, работнікаў і студэнтаў
КІЖ'а, павінен і будзе змагацца за
наспяховае выкананне пастаўле-
ных перад намі партыйяй задач,
будзе ўпарта змагацца за тое, каб
наша работа і вучоба атрымала
адценку на «выдатна».

Б. ШПІТАЛЬНІК.

Мета гэтага пералёту — выпрабаваць нашы новыя спартыўныя самалёты, пабудаваныя Асаавіяхімам і гомельскім павятрам флотам, правяршыць лётныя кадры авіяцый Асаавіяхіма ў вялікіх складаных пералётах, правяршыць умовы аэраглубаў арганізаваць абслугоўванне пералёту; паказаць працоўным Саюза дасягненні нашай спартыўнай авіяцыі.

Як ужо вядома, для ўз'езду ў пералёце ад БССР выдзелен самалёт гомельскага аэраглуба з матарам магутнасцю ў 120 конскіх сіл і сярэдняй скорасцю палёту—110—120 кіламетраў у гадзіну. Самалёт

На каруселях, на кругавых катках, на ўсіх даражках, лавачках час ад часу вырываецца песенка. Яна гучыць на ўсіх мовах, але мелодыя адна. У гэтай песні адна вялікая сіла, сіла большавіцкай маладоці, сіла адзінага постулу.

У ваюны масоўкі дзеці збіраюцца ў цырк, які ўпершыню п'яна бачыць столькі дзяцей, столькі школьнікаў. Зноў парывы смеху, зноў аллалыменты.

Усе працоўныя БССР будуць з напружаннем сачыць за сваім «первенцам» — самалётам «Советская Беларусь», які будзе рашуча ўпарта змагацца за першае месца ў пералёце **В. СЕРАБРОўСкі.**

На каруселях, на кругавых катках, на ўсіх даражках, лавачках час ад часу вырываецца песенка. Яна гучыць на ўсіх мовах, але мелодыя адна. У гэтай песні адна вялікая сіла, сіла большавіцкай маладоці, сіла адзінага постулу.

У ваюны масоўкі дзеці збіраюцца ў цырк, які ўпершыню п'яна бачыць столькі дзяцей, столькі школьнікаў. Зноў парывы смеху, зноў аллалыменты.

Менскі тэатр зялёнага будаўніцтва ў гэтым годзе зробіць у горадзе многа прыгожых мастацка-выкананых кветачных клумб.

На здымку — калумна кветачнай клумбы для дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна. Кветкамі высадман контур самалёта, на яго крылах і кветкамі зроблен надпіс: «**ЛОСІФ СТАЛІН.**»

Учора ў 11 гадзін раніцы ў Менск прыляцеў з Масквы самалёт агітэскадрылы імя Максіма Горкага, які робіць агітэро па гарадах і раёнах БССР з мэтай правяркі падрыхтоўкі школ да новага навучальнага года.

На аэрадроме самалёт сустрэла дэлегацыя менскага гарадскога савета і прадстаўнікоў Наркамата асветы, гарана і ЦК саюза пачатковай і сярэдняй школы.

Учора ў 11 гадзін раніцы ў Менск прыляцеў з Масквы самалёт агітэскадрылы імя Максіма Горкага, які робіць агітэро па гарадах і раёнах БССР з мэтай правяркі падрыхтоўкі школ да новага навучальнага года.

На аэрадроме самалёт сустрэла дэлегацыя менскага гарадскога савета і прадстаўнікоў Наркамата асветы, гарана і ЦК саюза пачатковай і сярэдняй школы.

Учора ў 11 гадзін раніцы ў Менск прыляцеў з Масквы самалёт агітэскадрылы імя Максіма Горкага, які робіць агітэро па гарадах і раёнах БССР з мэтай правяркі падрыхтоўкі школ да новага навучальнага года.

На аэрадроме самалёт сустрэла дэлегацыя менскага гарадскога савета і прадстаўнікоў Наркамата асветы, гарана і ЦК саюза пачатковай і сярэдняй школы.

ПАМЯШКАННЕ ВДТ—1
Беларускі дзяржаўны тэатр ОПЕРЫ І БАЛЕТА
 Сёння, 1 верасня
ОПЕРА Севільскі цырульнік
 Пачатак у 8 гадзін
 Бідэты ў рабочай касе з 11 да 2 і з 4 да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 2 і з 5 гадзін веч.
 Прымяоўвае сувязь на калектыўныя пачаткі (са св. дэкаў)
 Памішанне дзяржаўнага вольскага тэатра БССР ВДТ III
 Дырэктар—народны артыст рэспублікі **ГАЛУБОК**
 Мастацкі кіраўнік **Самінінаў.**
 Сёння, 1 верасня.

2 верасня у **Цэнтральным доме тэхнік** (Комсомольская, 25)
 Органітэт па правядзенню месячніка тэхнік
Беларускі совет навуковых і інжынерна-тэхнічных таварыстваў і БелМБІТ
Сырыя
шырокую нараду бюро ІТС, РБ ІТС бюро ічэек і саветаў НІТО
 па пытанню падрыхтоўкі і правядзення месячніка тэхнік.
 Пачатак нарады ў 7 гадз. вечара.
Дука старшыня і сакратароў ІТС і НІТО абавязкова.
Органітэт Бел Совет НІТО Бел МБІТ

НКА БССР „УЦЭМП“ ДЗЯРЖЦЫРК С ад „ПРОФІНГРБ“ тэл 24-171
 1, 2, 3, 4, 5, 6 верасня **7 цыкл праграмы**
УВЕСЬ НОВЫ СКЛАД ТРУПЫ
Першая гастроль акрабатаў па матацыклу 3 Н О Р Д.
 Першая гастроль **АЛЕКСА** (сабак, свінці, казёл, асёл, малпа).
 Першы раз на арэне цырка у праграме: музыка, спевы, словы.
Г Э А - Д Ж А З
 Гэатралізаваны джаз-аркестр пад кіраўніцтвам **Удэлама Нікалая КРЭМІНСКАГА**
 1. Джаз-прадэцуйленне 3. Чарльстоніяда (шародыя)
 2. Людзі і маскі (музычная карцінка) 4. Ужо час на адпачынак
Працяг гастролей Дзізендорфа Развіццельныя 4 гастролі— **9 ВЕНЕДЗІНТ** Каскал сальтамарталістаў
 яго ўзорнай кавяшныя дрэсіраваныя коней (номы-сышчык). Новая дрэсіроўка
П Е П О — 2 А М М І — 2 З Е М Г А І О 2 Т О М Н І К А В А
 эканамічныя трукі ў яновская ласіца — акрабаты.
 Працяг матчаў французскай барацьбы пад кіраўніцтвам арбітра **КАРНЕЛІ** Вдунь новыя выдатныя барцы
 Сёння, 1 верасня боруцца
 1 пара **АРКАС—ДОМЕННЫ** 2 пара **КАРСАВІН—ГАЛЬБУРЭНКА** 3 пара **МІХАІЛЕУ—ЯРОШ**
 перад барацьбай парадны выхад усіх барцоў у 11 г. веч.
 Пачатак прадэцуйлення ў 9 гадз. вечара. Пачатак барацьбы ў 11 гадз.
 Бідэты ў рабочай касе з 11 г. да 2 і з 3 да 6 г. і ў касе цырка дзеці да 16 год на вятэрныя пакавы не дапускаюцца

Інстытут масавага завочнага навучання партактыва пры ЦК КП(б)Б
КАЛЕНДАР
 радыёперадач партвучобы на верасень 1935 г.
 Радыёперадачы інстытута адбываюцца з 19 г. 30 м. да 20 г. 30 м. праз менскую радыёстанцыю імя СНК БССР.
Цыкл гутарак аб тым, як будзе арганізавана завочнае партнавучанне ў 1935-36 г.
 7—IX—Завочнае марксісцка-ленінскае навучанне партыйнага актыва—справа вялікага палітычнага значэння.
 9—IX—Як будзе арганізавана вучоба ў завочным кампусе райпартактываў у завочнай партшколе.
 11—IX—Завочнае партнавучанне на дапамогу калгаснаму актыву.
 16—IX—Як завочна арганізаваны сваю вучобу.
 19—IX—Як завочніку арганізаваны сваю вучобу (прадаўжанне).
 21—IX—1. Для чаго арганізавана і як працуе карэспандэнцкае бюро інстытута
 2. Аб вывучэнні пясобных твораў класікаў—марксізма-ленінізма
 23—IX—Як арганізаваны работу радыёаудыторыя.
 26—XI—Як лепшыя раёны арганізуюць завочную радыёпартвучобу.
 28—IX—1. Як завочна вывучыць гісторыю ВКП(б).
 2. Як завочна вывучыць палітэканомію.
Цыкл уводных лекцый к вывучэнню пясобных твораў класікаў—марксізма-ленінізма.
 2—IX—Ф. Энгельс — „Аніі-Дэорынг“
 3—IX—В. Ленін — „Даіцячая хвароба „левіяны“ ў комун'зме“.
 5—IX— „Імперыялізм, яквышэйшая стадыя капіталізма“
 13—IX—І. Сталін — „Да пытанняў аграрнай палітыкі ў СССР“.
 17—IX—В. Ленін — „Чарговныя задачы савецкай улады“
 25—IX— „Аб харчаватку“
Лекцыі па пытаннях сельскай гаспадаркі.
 8, 15, 22 і 29 верасня
Резерв — 1, 4, 10, 14, 20 і 27 верасня.
 Пытанні і заўвагі шліце на адрас:
 г. Менск, вул. К. Маркса, 47/30. ІМЗО пры ЦК КП(б)Б, радыёсектар.
Дырэкцыя ІМЗО пры ЦК КП(б)Б.

2 верасня 1935 г. у 12 гадзін
Днепра-Дзвінскае паражодства у гора Гомелі
 вуліца Арцема, № 17) **Сырыя**
нараду ўсіх грузаадправіцеляў
 з мэтай выяўлення грузаў, падлягаючых перавозцы ў настараўніну і лістападзе месіцах.
 Прасьба прымаць на гэту нараду адказных прадэцуйсоў габардучых арганізацый, карыстаючых паслугамі воднага транспарту, з падрабязнымі матэрыяламі па перавозках грузаў.
Кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага паражодства.

Абавязковае пастанова
Менскага гарадскога савета рабочых, сялянскіх ванаармейскіх дэпутатаў
 27 жніўня 1935 г.
АБ АХОВЕ ЗЯЛЁНЫХ НАСАДЖЭННЯў
 Менскі гарадскі совет **ПАСТАНАўЛЯЕ:**
 1. Абавязваць усе прадырэмствы, установы, арганізацыі і прыватных домаўласнікаў ахоўваць свае зялёныя пасаджэнні дэліць належны догляд іх:
 а) два разы ў дэкаду праводзіць праполку ў агародах, садзе і прыствольных крутоў і падвязку малалых дрэў і кустоў;
 б) рабіць рыхленне глебы, ачыстку вакол дрэў і кустоў праводзіць з 15 красавіка па 2 верасня праз кожныя 2—3 літкам на кожны куст і дрэва па 2—3 вядры вады, на 1 кв. зона—1 вядро ў суткі;
 в) пры паяўленні школьнікаў дрэў тэрмінова зьяўляць працавіта будаўніцтва, які мае кансультацыю аб сродак барацьбы нікамі зялёных насаджэнняў;
 г) у выпадку гібель зялёных насаджэнняў на якіх былі прычынах, абавязкова рабіць пасадку новых насаджэнняў загінуўшых.
 2. **ЗАБАРАНІЦЬ:**
 а) самавольную парубку, абрэжку і паломку дрэў і кустоў;
 б) вырэзванне на ствалах дрэў розных знакаў;
 в) падвязванне да дрэў электра-радыёправадоў, прывязанне лам, лозунгаў, аб'яў, плакатаў і інш;
 г) вышчэпленне і псаванне агародаў вакол зялёных насаджэнняў;
 д) псаванне кветнікаў, газонаў, архітэктурных упрыгожванняў і рознымі адкідамі;
 е) прывязванне коней да дрэў і іх агародаў;
 ж) язду на веласіпехах і конях у скверах, парках і ў садах карыстання;
 з) пасвіць коз, кароў і інш. хатнюю жывёлу на бульбяных садах.
 3. Абавязваць усе будаўнічыя арганізацыі пры правядзенні на блізкай адлегласці ад зялёных насаджэнняў прымаць усе неабходныя меры па іх ахове.
 4. Нагляд за выкананнем гэтай пастановы ўскладзецца на тэст зялёнага будаўніцтва.
 5. Вінаватыя ў парушэнні гэтай пастановы прыпытваюцца пінтрацыйнай адказнасці—штрафу да 100 руб., або прычына там да 14 дзён.
 6. Вінаватыя ў наўмысным псаванні зялёных насаджэнняў пінтраваюцца да крымінальнай адказнасці.
 7. Гэта пастанова ўваходзіць у сілу з часу яе апублікавання.
СТАРШЫНЯ МЕНСКАГА ГОРСОВАТА ЖУКОВІЧВА САКРАТАРА ГОРСОВАТА ЗШАТ

Да ведама ўсіх ВНУ, тэхнікумаў, рабфакаў і інш.
 З мэтай забяспечвання студэнтаў ВНУ, тэхнікумаў, рабфакаў перыядычным чыткам на верасень м-ц.
ПРЫЁМ ПАДПІСКІ
 на выданы выдвецтва „Звязда“—газеты: „Звязда“, „Раўданае Артоя“, журналы: „Большавік Белы“, „Работн. і калг. Беларусі“, „Больш. друк“
працягнут да 5 верасня.
 Выдавецтва „Звязда“
 Белсаюздрук

Адрас рэдакцыі і выдавецтва: Менск: Савецкая, 63. Тэлефоны: адназначны рэдактар — 21-845; нам. рэдактара — 21-358; адказны сакратар — 23955; аддзелы: партыйны, к ультурны, замежнай інфармацыі — 22-412. сельскагаспадарчы, прымяслова, масавых кампаній і мясцовай інфармацыі — 21-846, пісам рабочых і калгаснікаў і работы з рабсальнорама — 21-399; загандны выдавецтва, прыём аб'яў — 21-360; бухгалт эрыя — 21-885.